

ЗОК-2  
3574

Працетары ўсіх краін, злучайтесь!

Ба16084

БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЬЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ  
імя Ў. і. ЛЕНІНА пры НКЗ БССР.

ГОРАЦКАЯ СЕЛЬСКА-ГАСПАДАРЧАЯ ДАСЬЛЕДЧАЯ СТАНЦЫЯ  
Том XXII. Бюл. 40.

ПРАЦА  
ПА СЭЛЕКЦЫИ КАНЮШЫНЫ



ГОРКІ, Б С С Р.

1930

# ПРАЦА ПА СЭЛЕКЦЫІ КАНЮШЫНЫ.

## 1. Проблемы сэлекцыі і вывучэння канюшыны ў звязку з рэаканструкцыйяй сельскай гаспадаркі.

Наогул ва ўмовах Беларусі і тым больш ва ўмовах яе паўночнай часткі культура канюшыны зьяўляецца вельмі важнай культурай. Натуральна-гістарычны і эканамічны ўмовы краіны ствараюць зусім выразны напрамак разьвіцця сельскае гаспадаркі пад знакам большай інтэнсывіфікацыі, пашырэння ўздэлу тэхнічных культур і значнай ўвагі жывёлагадоўлі. Усе-ж мерапрыемствы, звязаныя з адпаведнай рэарганізацыяй гаспадаркі, няўхільна краінаюцца гэтай культуры з самымі рознастайнымі мэтамі. Усе галоўныя праблемы сельскае гаспадаркі ў нашых умовах знаходзяць вырашэнне ў значнай сваёй частцы пры дапамозе гэтай культуры. Кармовая праблема, праблема ўгнаення і самая пачатковая, элемэнтарная і ў той-же час грунтоўная праблема плодазьмену—у выключна вялікай частцы арыентуюцца на канюшыну. Усе гэтыя моманты, як і агульнае значанье канюшыны, вядомы ўжо ў сучасны момант, нават шырокім колам насельніцтва. Эпоху новай культуры, эпоху папулярызацыі—гэта культура перажыла і ў парадку дня ў сучасны момант стаяць больш дэталёвый, больш глубокія пытанні культуры, сэлекцыі, асаблівасцій адрозных тыпаў, форм і сартоў, якія-б найбольш адпавядалі ўмовам краіны. А зьявы апошняга парадку, зьяўляючыся ў значнай частцы мала вывучанымі, альбо спрэчнымі, да самага апошняга часу былі моцнымі прыпынкамі ў справе шырокага распаўсюджвання канюшыны. У сучасны-жа момант—момант каўненнай рэаканструкцыі сельскай гаспадаркі ў напрамку стварэння 'буйных грамадзкіх гаспадараў гэтых пытанні робяцца яшчэ больш важнымі, больш актуальнымі і наўываюць некаторыя спэцыфічныя рысы.

Пашыранасць культуры канюшыны па БССР харектарызуецца ў сучасны момант лічбай калі 3-%, ад агульнай пасяўной плошчы. У даваенны час яна займала 2,2 а ў 1922—23—1,1%. (Лічбы па плошчы 1-га і 2-га укосных гадоў).

Памяшэнне лічбы ў 1922—23-м годзе зьяўляецца зусім натуральным вынікам ва ўмовах агульнага заняпаду гаспадаркі ваеных і рэвалюцыйных год.

Павялічэнне лічбы апошніх год звязана з агульным уздымам сельскай гаспадаркі апошняга часу і яе разьвіцця ў напрамку большай інтэнсывіфікацыі з адпаведнай эвалюцыяй у судносінах адрозных культур. Асабліва бурны тэмп пашырэння культуры канюшыны прыпадае на самыя апошнія гады. Вельмі паказальнымі лічбамі ў гэтым напрамку зьяўляюцца вынікі апрабацыі ільняных засеваў Полаччыны і Віцебшчыны 1928 году, пры якой улічвалася культура канюшыны па часу яе ўвя-

дзеньня ў гаспадарках. У некаторых раёнах % гаспадарак з засевамі канюшыны ў год абсьледваньня даходзіў да 75—85, у той час як гаспадарак з 5—10-ці годнай культурай усяго 7—12%.

Наогул-жа недастатковая пашыранасць канюшыны і яе нязначная вага ў парадунаньні з іншымі культурамі находитць сабе тлумачэнне ў агульным крызісе і тупіку раздробленай індывідуальнай слянскай гаспадаркі, ва ўмовах якой ісмагчымы ніякія сур'ёзныя мерапрыемствы ва ўсіх напрамках.

Сучасная сацыялістычная рэканструкцыя сельскай гаспадаркі руйнуе гэты аснаўны прыпынак, і культура канюшыны набывае ў гэтых умовах нябываўшыя магчымасці.

Разам з гэтым паўстае актуальная неабходнасць найхутчэйшага вырашэння асноўных пытаньняў, звязаных у першую чаргу з сэлекцый канюшыны. Эпоха папулярызацыі наогул канюшыны прайшла. Сучасны момант прад'яўляе нам больш глыбокія запатрабаваньні. Зараз на чарзе хутка высьветліць, які тып ці нават сорт канюшыны найбольш адпавядае нашым умовам. Базуючыся на запатрабаваніях, якія прад'яўляе нам сітуацыя ўмоў новай, рэканструованай гаспадаркі, неабходна зараз-же вычарпальна высьветліць напрамкі сэлекцыі гэтай раслініі ва ўмовах нашай краіны Да апошняга часу, ва ўмовах раздробленай гаспадаркі Беларусі, з пануючай трохпольнай сістэмай, культура канюшыны часьцей за ўсё зьяўлялася культурай спэцыяльных пысядзібных севаваротаў, ці нават зусім гароднай культуры. У гэтых умовах роля гэтай культуры была толькі дадамагальнай і аднабаковай, галоўным чынам, як кропніца пашырэння кармовай базы. У сваю-ж чаргу гэтыя ўмовы прад'яўлялі і зусім акрэсленую запатрабаваньні. Тут патрэбен быў тып, які быў-бы найбольш ураджайнym у гэтых больш добрых умовах гародных і прысядзібных кавалкаў і які даваў-бы корм найлепшай якасці.

Умовы-ж буйней гаспадаркі, умовы калгасаў, якія будуюцца на месцы ўчорашніх трохполкі з някультурнымі станамі глеб гаспадаркі,—беднасцю апошніх прызначаній няхватцы ўгнаенія ў першы пэрыяд і неабходнасці пашыраных засеваў гэтай культуры ў грунтоўных севаваротах, прад'яўляюць зусім іншыя запатрабаваньні. Тут патрэбен не толькі ўраджайны тып. Ступень устойлівасці формы ў гэтых ўмовах набывае першаступеннае значэнне. Калі ва ўчорашній дробнай гаспадарцы няўдалы год зынішчаў засеў канюшыны—гаспадарка пазбаўлялася толькі дадатковых кармовых сродкаў. Ва ўмовах калгасу—такая зъява зынішчае грунтоўную базу. Вельмі шкоднымі ў гэтых ўмовах зъяўляюцца і значныя хістаны ўраджай па розных гадох, бо гэтая зъява перашкаджае ва ўсіх плянавых меркаваньнях. Таксама вельмі актуальнай у гэтых умовах робіцца насенная прадукцыя канюшыны. Забесьпечэнне ўласным насеннем зъяўляецца бязумоўнай задачай кожнай гаспадаркі.

Машынізацыя сельскай гаспадаркі—праблема шырокага прыстасавання прыборачных машын—таксама прад'яўляе некаторыя спэцыялістичныя запатрабаваньні. Вельмі важнае значэнне набывае з гэтага боку ўстойлівасць формы супрадаў палегласці. Мала перашкаджаючы ручной прыборцы ва ўмовах дробнай гаспадаркі,—гэта зъява ва ўмовах калгасаў робіцца грунтоўным фактарам, які перашкаджае паспяховай працы машын. Гэта-ж зъява знаходзіць свой адбітак і ў насеннай прадукцыі канюшыны.

Ва ўмовах калгасаў, якія спэцыялізуюцца на адрозных культурах (ільянныя гіганты і інш.), дзе паўстае праблема сціслых севаваротаў—набывае вялікае значэнне і пытаньне „качошынастамленія“.

Шэраг тэарэтычных праблем, якія маюць і вялікае практычнае значэнне, патрабуюць зараз шырокіх эксперыментаў таксама ва ўмовах усіх акрэсленых натуральна-гістарычных раёнаў.

## 2. Методыка сэлекцыі канюшыны.

Ня гледзячы на вялікае значэнне гэтай культуры, як галоўнага дапаможца ў справе рэвалюцыянізаваньня мэтадаў сельскае гаспадаркі і яе агульнай рэканструкцыі ў нашых умовах, усе памянёныя пытаныні да сучаснага часу распрацаваны ў вельмі слабай ступені. Цэлы-жа шэраг пытаньняў біалёгічнага, генетычнага, фізыалёгічнага і іншых зъместаў зъяўляюцца не распрацованымі нават у агульным маштабе. Нават пытаныні мэтодыкі сэлекцыйнай працы з гэтай расцілінай знаходзяцца да апошняга часу ў самай пачатковай стадыі распрацоўкі.

Галоўная прычына гэтых зъявішч хаваецца ў біалёгічных асаблівасцях гэтай расціліны. Як тыповы перакрыжнік, са сваёй заўсёды вялікай гетэразіготнасцю, гэта расціліна была вельмі цяжкім аб'ектам і для вырашэння тэарэтычных пытаньняў, і для прац практычна сэлекцыйнага характару.

У звязку з гэтым, практычна сэлекцыйная праца амаль не кранулася гэтага аб'екту ў нашых ўмовах. Там-же, дзе гэтая праца мела месца, яна прахадзіла па вельмі недасканалай, вельмі простай мэтодыцы. На працягу вельмі доўгага часу сэлекцыя канюшыны вялася мэтадам тыповага, бесперапыннага „Масавага адбору“. Гэты мэтад, як вядома, патрабуе вельмі доўгага часу і прыводзіць ўрэшце не да зусім вычарпальных вынікаў.

З году ў год такі адбор дае бязумоўна больш съціслую, больш выраўненую папуляцыю, але ўсё-ж папуляцыю, яшчэ значна стракатую, якая заўсёды вышчапляе нятыповых формы і якая ў хуткім часе пасъля прыпынку адбору зъяўляецца амаль да пачатковай рознастайнасці.

У апошні час у некаторых краінах Захадній Эўропы ў працах з канюшынай атрымоўвае разъвіцьцё так званы мэтад „парных скрыжаваньняў“. Гэты мэтад дае больш гарантый атрыманнія больш съціслых форм і ў меншы тэрмін. Але некаторыя зъявы, зъяўлянныя з тэй-же біалёгічнай асаблівасцю, прымушаюць некаторых аўтараў папярэджаць аб небясьпечнасці захаплення гэтым мэтадам. Пры такіх парных скрыжаваньнях наглядаецца часта розная ступень здольнасці кустоў пары завязваць насеніне. Гэта розная здольнасць даходзіць часам да поўнай бясплоднасці.

Наши дадзенныя па скрыжаваньнях таксама пацьвярджаюць гэта, бо сярод шэрагу камбінацый у 1927, 1928 і 1929 годзе нам прыйшлося сустрэнутьца з кустамі, якія ў якасці бацькаўскай формy не давалі зярніт, але давалі нармальны іх лік пры апилкаванні, як матчыныя расціліны. Такія расціліны звычайна мелі вельмі мала пылку і пылку вельмі кепскай якасці. Таксама небясьпечным пры гэтым метадзе зъяўляецца магчымасць знаходжання ў патомстве пары кустоў, зусім паміж сабой стэрильных і магчымасць значнай дэгенерацыі пры такім блізка-родсцівінным разъвядзеніні.

Таму некаторымі аўтарамі (Вільямс) у сучасны момант прапануецца мэтад „групавога адбору“, пры якім у скрыжаваньне ідзе не пара, а троі і больш расціліны, у патомствах якіх адбор ідзе ў тым-же напрамку. Пры парных скрыжаваньнях часам ужываюць вэгетацыйны падзел кустоў, з мэтай папарнага скрыжавання аднаго куста з цэлым шэрагам іншых.

Гэта дае магчымасьць паралельнага адбору ў некалькіх скрыжаваньнях, які стварае ўзаемны кантроль вынікаў і паравнае адрозныя формы, якія ўдзельнічалі ў парах з адным кустом.

Але ўсе гэтая мэтады, як бачым, досыць складаныя, і вынікі іх ня могуць даць такога съдслага сорту, якім для іншых культур зьяўляючца „чистыя лініі“.

Адгэтуль зусім зразумелай зьяўляецца цікавасьць таго новага напрамку ў працы з перакрыжнікамі, які выявіў мэтад Incucht'a.

Працамі шэррагу дасьледчыкаў (Heribert-Nilson, Keerk, Witte, Кулешоў і шэрраг іншых) была выяўлена магчымасьць атрымання насенія ад самазапылкавання ў такіх перакрыжніках, як жыта, буракі, кукуруза і інш. Гэтымі-ж працамі ўстаноўлена, што здольнасць да самазапылкавання, аўтафэртыльнасць зьяўляецца асаблівасцю адрозных рас у межах аўтастэртыльнай формы і асаблівасцю спадчыннага характару. Паказыкамі гэтага зьяўляецца ўжо адна наяўнасць такіх самафэртыльных рас, радам з расамі абсалютна самастэртыльнымі і неаднолькавасьцю здольнасці да самазапылкавання розных самафэртыльных „ліній“.

Ілюстрацыяй гэтаму зьяўляючца наступныя лічбы, якія атрыманы на Горацкай станцыі (Рэго) і ўзяты з працы Дзецкасельской станцыі (Голубев).

Табл. 1.

% выпадкаў рознай здольнасці да самазапылкавання ў культур:

% насенія ад агульнага ліку кветак	0	1	1—10	10—25	25—50	> 50
Жыта . . . . .	29,5	33,0	22,4	11,1	4,0	—
Буракі . . . . .	47,4	40,2	11,4	1,0	—	—
Ежа . . . . .	29,9	10,5	31,2	21,1	5,3	2,5
Аўсяніца . . . . .	20,4	8,5	2,2	3,4	8	8

Яшчэ больш паказальным зьяўлецца факт узмацненія аўтафэртыльнасці адрозных рас у паступовых патомствах Incucht'a, якія наглядаючыя пры шматгадовым ізаляванні ва ўсіх гэтых расылінах.

Гэтая зяявы даюць магчымасьць урэшце зьвесыці ўсю мэтодыку працы з перакрыжнікамі да мэтадыкамі самазапылкавання.

Такім чынам гэты мэтад дае вельмі широкія магчымасці пры вялікай прастасце свайго выкананія. Але, нажаль, некаторыя пабочныя зяявы, якія сапутнічаюць гэтаму мэтаду, ўсё-ж такі значна ўскладняюць працу.

Гэтымі зяявамі зьяўлецца зяявы прыгнечання, зяявы дэгенерацыі, якія наглядаючыя ў патомствах Incucht'a. Гэтая зяявы выражаютца як агульным недаразвіццем, агульным прыгнечаннем патомства, так і паслабленнем яго рэпрадукцыійнай здольнасці.

Пазбаўленіе ад гэтых адмоўных вынікаў паўторных Incucht'aў дае мэтад скрыжавання ў паасобных форм у рэшце адбору. Гэта мэтад так званых „дыалельных скрыжаванняў“, які выявіў мэтад Incucht'a з адным індывідам, які фігуруе ў якасці бацькаўскай формy. Патомства гэтых скрыжаванняў, зьяўляючыся патомствам аднаго бацькі, на гэтым фоне дае магчымасьць паравання розных матчыных форм па іх рэпрадукцыійнай здольнасці, па іх „сэлек-

цыйнай каштоўнасці. Далейшы этап—гэта падбор адпаведных пар сястрынскіх форм і іх скрыжаваньне з мэтай атрыманнія найбольш съціслых і найбольш ўраджайных гатункаў.

### 3. *Incucht* у канюшыне.

Апошні мэтад—мэтад *Incucht*'а пры працах з канюшынай яшчэ не атрымаў шырокага прыстасаванья. Яшчэ зусім нядаўна атрымала стаўночес вырашэнне пытаньне знаходжання ў канюшыне самафэртыльных рас. Да самага апошняга часу шуканыні ў гэтым напрамку прыводзілі аўтараў да дыамэтральна процілеглых вывадаў.

Гэтае-ж справа прымусіла і нас паставіць адпаведныя досьцілды ў нашых умовах.

Улетку 1927 году ў калекцыйным выхавальніку Сэлекцыйнага Аддзелу Горацкай станцыі было зроблена масавае ізаляваньне кветак канюшыны на ўзорах з розных месц паходжання<sup>1)</sup>.

Сярод некалькіх тысяч ізаляваных расылін былі знайдзены толькі 23 расыліны, якія далі па некалькі зярніт. Таксама ія ўсе з гэтых расылін далі адноўлкавы посыпех. У большасці выпадкаў лік зярніт на галоўку быў 1—2 і толькі адна расыліна дала 30. Апошні выпадак паказвае на вялікія магчымасці ў гэтым напрамку, але дакладны вынік магчымы толькі пры вялікім памеры працы.

Апрабаваныя спосабы штучнага апылкованья і мэханічных спосабаў у нашых досьцілдах не павялічвалі посыпеху, і таму гэта адэнака застаецца ўласцівасцю самой расыліны, яе генетычнай асаблівасцю. Але гэтае здольнасць часам ія можа выявіцца і ад злучэння розных знаходвоных фактараў. Супяречнасць даных розных аўтараў па пытаньню самафэртыльнасці чырвонай канюшыны тлумачыцца галоўным чынам рознастайнасцю тых знаходвоных умоў, у якіх працавалі гэтыя дасьледчыкі.

Наогул, у працэсе запылкованьня канюшына з'яўляецца вельмі запатрабавальнай расылінай. Нават натуральнае запылкованье, той ці іншы посыпех насеннай прадукцыі канюшыны вельмі значна залежыць ад кліматычных умоў мясцовасці. Паўднёвыя раёны СССР у гэтых адносінах з'яўляюцца больш спрыяючымі, і на гэта ў значайнай частцы неабходна аднесці больше разьвіццё ў гэтых мясцох насеннай прадукцыі канюшыны. Нават у вадным месцы посыпех насеннай прадукцыі вельмі хістаетца ў залежнасці ад умоў году. Так нашы даннія для 1927 году далі для скорасьпелай канюшыны 21% і для познасьпелай 27% завяззяй ад агульнага ліку кветак. У 1928 годзе—24% і ў 1929-м—35—40%. Апошнія лета было вельмі ўёплым і бяз лішкаў вільготнасці.

На самазапылкованьні, як на нязвычайнім спосабе запылкованьня, гэтыя кліматычныя ўмовы знаходзяць яшчэ большы адбітак. Гэта пэўна выяўлена некаторымі дасьледчыкамі (Вільямс), якія галоўным прыпынкам пасыпховай працы па *Incucht*'у ў канюшыне знаходзяць ва ўмовах ізбытчай вільготнасці паветра некаторых мясцовасцяў.

Гэты адмоуны ўплыў большай вільготнасці на посыпех самазапылкованьня знаходзіць тлумачэнне ў фізыалёгічных асаблівасцях пылку канюшыны. Цэлы шэраг досьцілаў з праращваннем пылку *In vitro* даў адмоўныя вынікі, у звязку з адсутнасцю адпаведных асяроддзяў для праращваньня. Водныя рапшчыны цукру, гэтыя ўніверсальныя асяроддз-

<sup>1)</sup> Справа здача надрукована ў т. VI „Запісак Беларускай с.-г. Акадэміі”—Рэнард і Лаппо: „Матар'ялы па вывучэнню...” і. д.

дзі, зъявіліся няпрыгодныі для пылку канюшыны. У малапроцэнтных рашчынах пылкавыя каморкі звычайна лопаліся, а ў канцэнтраваных дзейнічалі ў адмоўных напрамках іншыя прычыны. Сводка Дараашэнка за 1928 год па фізыалёгіі пылку дае толькі краіху вільготны пергамент, як асяродак, на якім праастаньне пылку канюшыны ідзе ўжо досыць здавальняюча.

Наши шуканыні 1927—28 году ў гэтых напрамках пры скрыжаваньнях далі ў якасці найлепшага асяродзьдзя толькі мешаніну  $1\frac{1}{2}\%$ —га агару з 30—% цукрам у роўных аб'ёмах. Толькі па застылых плеўках гэтай мешаніны, пры адсутнасці слабоднай вады праастаньне ішло вельмі хутка. Затое—ужо праз 3—4 хвіліны паслья наносу пылку поле зроку мікраскопу занімалася цэлым лесам праросткаў.

У натуральных-жа ўмовах і асабліва ва ўмовах ізаляцыі галовак для самазапыкананьня лішняя вільготнасць вельмі частая зъява, якая часам вельмі кепска адбіваецца на посьпехах запладненія.

#### 4. Сыстэматыка канюшын і харктарыстыка тышаў.

З пададзеных фактаў мы бачым, якую цяжкасць у працы з канюшынай ствараюць яе белёгічныя асаблівасці. Вынікам гэтай зъявы і зъяўляецца тая вельмі малая вывучанасць асноўных пытаньняў сэлекцыі канюшыны, якую мы маём у сучасны момант. Гэтая-ж зъява тлумачыць і амаль поўную адсутнасць практичных вынікаў сэлекцыі ў выглядзе поўнай адсутнасці сэлекцыйных сартоў канюшыны. Усе-ж існуючыя „сарты“ пад рознымі назвамі зъяўляюцца вельмі складанымі папуляцыямі, якія разъмяжоўваюцца часам толькі па месцы паходжанія.

У звязку з гэтым і агульнае разьмежаванье канюшын у сучасны момант магчыма больш ці менш аб'ектыўна толькі падзелам на экалёгічныя тыпы.

Аснаўныя два тыпы культурной канюшыны—скорасьпелы і познасьпелы—былі вылучаны сельска-гаспадарчай практикай яшчэ значна раней пачааку навуковых прац з канюшынай. Амаль першай установай, якая распачала адпаведную працу з гэтай культурай, у нас зъяўляецца Шацілаўская дасыльчая станцыя. Працай гэтай станцыі устаноўлена (1926) што розніца у момантах зацьвітанія паміж гэтымі тыпамі даходзіць да 2-х—3-х тыдняў.

Але і адрозныя тыпы зъявіліся на сціслымі формамі ў гэтай адзнацце. У межах кожнага з іх крывая зацьвітанія расцягнута на 2—3, а часам, і больш тыдняў.

Адначасова было ўстаноўлена, што з розніцай у момантах зацьвітанія звязаны і некаторыя архітэктурныя асаблівасці расціліны, як лік міжвузъляў ў сцябле і інш. Нават ў межах аднай папуляцыі—чым больш познасьпелая раса, тым больш ускладнена яе архітэктура, тым больш міжвузъляў і наадварот. Па тыпах розніца ў ліку міжвузъляў харктарызуецца прыблізна наступнымі лічбамі. Для скорасьпелага тыпу размах вар'іраванія пагэтай адзнацце ідзе ад 2—4-х да 7—8-мі міжвузъляў з сярэднім артметычным заўсёды менш 6, для познасьпелага гэтых размах ідзе ад 3—5 да 10—12—з сярэднім заўсёды больш 8-мі.

Лік міжвузъляў зъяўляецца самай сталай адзнакай, і таму ў сучасны момант уся апрабацыя пасеваў канюшыны базуецца выключна на ёй. Але знадворныя ўмовы знаходзяць часткай і тут свой адбітак, і таму зусім неабходна ўстанаўленьне крыхіх вар'іраванія для розных раёнаў. Потым мешаніна тыпаў можа даць зусім іншы харктар варыяцыйнаму

раду з адпаведным зъмяшчэйнем і сярэдняй арытмэтычнай. Але такая складаная папуляцыя дае звычайна двухвяршынную кривую і гэтым адчынне сваю складанасць. Крывая ж аднаго тыпу абавязкова набліжанца да правідловай „бінамінальной“ кривой.

Хістаныне ліку міжвузыляў для аднаго тыпу ва ўмовах розных раёнаў залежыць ад большага ці меншага недараўвіцца ніжніх міжвузыляў ад гэтых умоў. Эзычайна-ж прынята пачынаць разьлік ад міжвузыля, якое набывае ў даўжыню і менш  $\frac{3}{4}$  см. Прыняўшы гэтую умоўнасць агульной, мы ў розных натуральна-гістарычных раёнах можам атрымаць розныя лічбы нават для аднаго абрэзку. Гэта ва многіх выпадках тлумачыць знаходжанье так званых „усераднёных“ тыпаў.

Адзнака ліку міжвузыляў бязумоўна спадчынная адзнака. Характар хістаныня радоў па гэтай адзнаке вельмі падобен да хістаныня радоў у палімерных адзнаках. Таму зусім натуральна і магчымасць спадчынных „усераднёных“ тыпаў. Але-ж гэта колькасная адзнака, на якой розныя згадворныя ўмовы знаходзяць свой адбітак, вельмі лёгка, і таму да пэўных вылучэнняў такіх „усераднёных“ тыпаў неабходна падыходзіць больш асцярожна. Асаблівай увагі гэты факт патрабуе пры розных экспедыцыйных досьледах. Гэты-ж факт патрабуе і спэцыяльных досьледаў ва ўсіх акрасьленых натуральна-гістарычных раёнах.

Праца Горацкай станцыі ў гэтym напрамку, як і наогул праца з канюшынай, распачалася ў 1926-м годзе.

Недахват сродкаў у першы пэрыяд прымушаў праводзіць шэраг тэм у выглядзе дыплёмных прац студэнтаў. У звязку з гэтым цэлы шэраг матар'ялаў і ў гэтym напрамку яшчэ не дасягнуў станцыі. Рэшта-ж матар'ялаў па досьці вялікім ліку спроб розных месц паходжанья дае наступныя вынікі.

Тыповыя познасціпелыя і тыповыя скорасціпелыя канюшыны ва ўмовах Горацкай станцыі па ліку міжвузыляў далі наступныя варыяцыйныя рады:

Табл. № 2.

Лік міжвузыляў Узоры	У %/% ад агульнага ліку выпадкаў										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Познасціпелы . . .	0,39	0,78	0,78	5,85	20,70	33,24	24,26	10,50	3,12	0,39	
Скорасціпелы . . .	2,40	26,40	48,80	21,60	0,80	—	—	—	—	—	

Мешаніны-ж тыпаў, у залежнасці ад супадносін даюць рознастайныя формы выразу, але звычайна з адпаведнай двухвяршыннасцю ці асиметрычнасцю. Прыклады даюць наступныя рады:

Табл. № 3.

Лік міжвузыляў Узоры	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мешаніна № 1 . .	1,2	13,2	24,8	12,8	12,2	19,1	10,6	4,3	1,2	0,4
Мешаніна № 2 . .	0,8	9,70	16,3	8,5	8,1	13,0	7,0	2,9	0,78	0,2

Прыведзеныя даныя для звычайных густых пасеваў. Ва ўмовах індывідуальнай пасадкі харктар радоў крыху зъмянлецца ў бок большай расцягнутасці да большага ліку міжвузъляў. Гэта, часткай, зъяўляецца паказчыкам рэакцыі адзнакі на зъменнасць знадворных умоў.

Цывіценые канюшыны ва ўмовах Горацкай станцыі даюць вельмі широкі размах. Ад моманту зацьвітання першай расціліны скорасьпелага тыпу і апошній—познасьпелага праходзіць час у 60 і нават больш дзён.

Так 1927-ы год даў рад ад 14/VI да 17/VIII; 1928—8/VI да 10/VIII і 1929-ы—ад 4/VI да 5/VIII.

У межах тыпаў хістанине не адноўлькае — значна большы размах дае познасьпелы тып. Трохгадовыя дадзеныя даюць наступныя рады зацьвітання па тыпах.

Табл. № 4.

Узоры	Тэрмін зацьвітання											
	7 VI	13 VI	19 VI	25 VI	1 VII	7 VII	13 VII	19 VII	25 VII	31 VII	6 VIII	
Скорасьпел.	4,4	13,3	68,3	12,8	1,2	—	—	—	—	—	—	
Познасьпел.	—	—	0,8	6,8	10,9	48,2	20,8	9,6	2,2	0,5	0,2	

Ядро папуляцый складаюць расціліны, якія набліжаюцца да максимуму, астатнія формы—гэта формы, якія адхіляюцца ў той ці іншы бок. Па гэтай адзнаке больш складанымі, больш рознастайнымі павінны лічыцца, такім чынам, папуляцыі познасьпелага тыпу.

Апрача агульной расцягнутасці, звязанай з папуляцыйнай рознастайнасцю, адзнака цывіцення значна хістаецца і ад розных знадворных умоў. Разражоныя пасадкі і пасевы па ўгноеных глебах давалі пачатак цывіцення значна раней звычайных і на кепскіх глебах пасеваў.

Гэта розніца даходзіла да аперажэння скорасьпелага тыпу познасьпелым. Гэты факт не дае магчымасці разьмежавання тыпаў па гэтай адзнаке і таму рашаючае значэнне набывае ў гэтых адносінах раней прыведзеная адзнака ліку міжвузъляў, якая прочна корэлюе з скорасьпеласцю.

З адзнакай зацьвітання звязаны і цэлы шэраг іншых морфалёгічных адзнак. Агульная ўскладнёнасць архітэктуры расціліны больш познасьпелай зъяўляецца зусім лёгкім вынікам. Але, апрача морфалёгічных і цэлы шэраг фізыалёгічных і біолёгічных асаблівасцяў зъяўляецца цесна звязаным таксама з гэтай адзнакай.

Аснаўныя моманты ў гэтым напрамку выяўлены ўпяршыню таксама яшчэ Шацлаўскай дасьледчай станцыяй і пацверджаны потым Бекасаўскай (цяпер Красназорскай) сэлекцыйнай станцыяй. Апошняя станцыя зараз дае наступныя лічбы корэляцыйнай залежнасці (т. № 5).

Вельмі падобныя ва многіх частках лічбы ёсьць і для машай станцыі, але некаторыя меркаваныні прымушаюць зараз ўстрымыцца ад іх прывядзення.

Эгодна дадзеных памянёных станций, і ўсегаспадарча-каштоўныя адзнакі таксама вельмі цесна звязаны са скорасьпеласцю. Асабліва цікавым фактам зъяўляецца значна большая ўстойлівасць познасьпелага тыпу

супроць суровых умоў зімоўкі. У раёнах пакаваных станцыі гэта розыніца даходаіць да вельмі вялікай лічбы і наглядаеца ня толькі паміж аснаўнымі тыпамі, але і паміж адрознымі формамі, якія розыняцца па тэрмінам зацьвітаньня, нават у межах аднай пасуляцыі, аднаго тыпу.

Табл. № 5.

А д з н а к і	Лік між- вузльяў	Познасьпеласьць	Вес куста	Вес сухіх мас 1-га съязла	Даўжыня съязла	Лік галін	Коефіцыент съязлаў
Познасьпеласьць . . . . .	0,76—0,91	—	—	0,86	0,83	0,79	—
Даўжыня съязла . . . . .	0,79—0,86	—	—	0,85	—	—	0,51
Лік галін . . . . .	0,81—0,90	—	—	—	—	—	0,67
Вес 1 съязла . . . . .	0,59—0,83	—	0,38	—	0,85	—	0,91
% съязблістасьці . . . . .	0,73	—	0,92	0,88	0,73	0,63	0,52
% лісцяў . . . . .	— 0,44	—0,54	—	—	—	0,97	0,80
% галовак . . . . .	— 0,64	—0,66	—	—	—	—	—
Кусцістасьць . . . . .	—	—0,53	0,50	—	—	—	—

Э адзнакай скорасьпеласьці звязана вельмі шчыльна і доўгавечнасьць канюшыны. Па спосабу жыцця ўсе скорасьпелыя формы зьяўляюцца ў пераважнасці малагоднімі, яравымі формамі, а ўсе познасьпелыя—шматгадовымі, азімімі.

Гэтыя асаблівасьці зьяўляюцца нямінульмі адбіткамі тых экалагічных умоў, пад уплывам якіх стварыліся гэтыя формы.

Скорасьпелы тып—гэта выхаванец паўднёвых умоў, з цёплым кліматам, доўгім летам. Гэтыя ўмовы стварылі форму, якая хутка расце, рана зацьвітае і хутка адрастает пасля першага ўкосу. Гэта форма харкторызуецца двухукоснасцю.

Познасьпелы тып—выхаванец паўночных умоў з суровым кліматам і больш кароткім летам. У гэтых умовах стварыўся тып з менш энергічным tonus'ам агульнага разьвіцця, ён павольней расце, пазней зацьвітае і пасля першага ўкосу звычайна не дае съязлоў, а толькі прыкаранёвую разэтку лісцяў, атаву. Гэта тып—аднаўкосыніку.

### 5. Апрабаванье тыпаў канюшыны

Ня гледзячы на аднаўкоснасць, апошні тып у суровых паўночных умовах заняў сталае першае месца па ўраджайнасці. Шматгадовыя даныя памянёных станцыі, потым дадзеныя Ленінградскай вобласці і часткай даных нашай суседнай Энгельгардтаўской станцыі зусім пэўна гэта вырашылі.

Але поруч з данымі гэтых устаноў, мы зараз маєм і зусім процілеглыя даныя.

Ва ўмовах Носаўскай сэлекцыйнай станцыі (лесастеп Украіны) па ўсіх гэтых адзнаках на першым месцы стаіць мясцовы скорасьпелы тып.

Ня толькі ўраджайнасьць, але і ўстойлівасьць супраць зімоўкі ў гэтых добрых умовах большая ў скорасьпелым тыпе. Вялікую ўвагу зьвяртае на сябе яшчэ факт значна большага выпадзення познасьпелага тыпу ў летні перыяд, які выклікаецца мясцовымі шкоднікамі біалёгічнага харктуру. Перавагу скорасьпеламу тыпу аддае і наша паўднёвая Турская дасылчая станцыя.

Такім чынам на абшарах СССР мы маєм два процілеглыя полюсы, ва ўмовах якіх зусім па рознаму вядуць сябе розныя тыпы канюшыны. Паміж гэтымі двумя пунктамі мы можам прадбачыць усе магчымыя пераходы да поўнай адноўкавасьці паводзін гэтых двух тыпаў.

Задачай наших устаноў у сучасны момант з'яўляецца хуткае ўстанаўленне месца асобных частак БССР на адлегласці гэтых двух пунктаў. Натуральная гістарычныя ўмовы большай часткі нашай краіны стаяць бязумоўна бліжэй да ўмоў паўночных стыциц. Непасрэдных жа даных для нашай культуры мы маєм яшчэ вельмі мала, і таму праведзенае раёнаванье павінна лічыцца папярэднім, арыентыровачным.

Вывучэніе канюшыны ва ўмовах БССР вядзенца амаль выключна Горацкай станцыяй і часткай Турскай. Пачатак-жа працы на першай станцыі, як паказана, прыпадае толькі на 1926 год. У гэтым годзе закладзена першае сортаварабаванье канюшыны, у 1927 г. зроблен вучот ураджаю першага ўкоснага году. Даныя пададзены ў наступнай табліцы.

Табл. № 6.

Узоры	Пачатак цві- цення	Цвіcenне большасці	Сярэдн. гу- шчыны		Група	I-ы укос		Урадж. на 1 га ў кр	Група	З 2-х укосаў	
			22 X 1926 г.	9 V 1927 г.		Урадж. на 1 га ў кр	На 1 га ў кр			На 1 га ў кр	На 1 га ў кр
З фольварку Іва- нова . . . .	16 VI	27 VI	46	45	II	4272,38	2732,38	I	7005,71		
Ад Вэйбуля . . . .	20 VI	17 VII	40	40	I	5290,47	1277,14	I	6543,80		
Ад Шаціл. дасыль- стайці . . . .	4 VII	20 VII	29	23	I	6016,18	—	I	6016,18		
Ангельск. аднаўк.	20 VI	11 VII	44	34	I	5070,47	1231,43	I	5999,04		
Сарапульскі . . . .	27 VI	19 VII	39	39	I	5857,14	—	I	5857,14		
З Сфалефа . . . .	19 VI	11 VII	10	14	II	4474,28	1372,32	I	5846,66		
Ад Гартмана . . . .	27 VI	19 VII	25	21	I	5719,99	—	I	5719,99		
Сфалефскі . . . .	27 VI	19 VII	29	22	I	5680,95	—	I	5680,95		
Малмыжскі . . . .	4 VII	20 VII	28	28	I	5629,52	—	I	5629,52		
З Сфалефа . . . .	19 VI	11 VII	22	20	II	3696,14	1388,57	I	5086,66		
Кунгурскі . . . .	27 VI	19 VII	33	30	I	4984,76	—	I	4984,76		
Уральскі . . . .	27 VI	19 VII	27	24	II	4418,09	—	I	4418,09		

Зіма 1927-28 году, дзякуючы ўмовам вучастку, канчаткова згубіла ўсе пасевы сортаварабаванья, і таму вучоту другога ўкоснага году ня было.

Адсутнасьць насенниага матар'ялу не давала магчымасьці зрабіць засевы ў 1927 годзе, і таму наступны вучот сортаапрабаваныня адбыўся толькі ў 1929 годзе на засеве 1928 году.

Даныя гэтага году заведзены ў наступнай табліцы:

Табл. № 7.

Ураджай 1929 году (1-ы ўкосны год).

Узоры	Пачатак цвіcen.	Цвіcenне большасць	Сярэдняя гушчыня		Група	I-ы укос	II-ы укос	З двух укосаў		
			Увесень	Увясну		Ураджай на 1 га ў кгр				
З Савгаса Лопухі . . . .	20 VI	6 VII	101	97	I	4940,20	2005,6	I	6945,8	5622,8
Палтаўскі . . . .	21 VI	6 VII	88	48	I	4546,00	1796,8	I	6342,8	4888,85
Чэхаславацкі . . . .	22 VI	6 VII	103	59	II	4748,70	1520,0	I	6268,7	4624,18
З Савгаса Бранцы . . . .	23 VI	6 VII	111	76	II	4503,30	1720,20	I	6223,5	4148,83
Чарнігаўскі . . . .	22 VI	6 VII	99	63	I	4633,7	1449,1	II	6082,8	4490,32
Шадзілаўскі . . . .	16 VII	23 VII	74	63	I	5969,2	—	II	5969,2	4598,05
Падольскі . . . .	20 VI	7 VII	99	54	II	4246,6	1677,6	II	5924,2	4261,63
Сярэднярускі . . . .	16 VII	23 VII	74	65	I	5388,7	—	II	5388,7	4923,85
Кіеўскі . . . .	22 VI	6 VII	103	66	II	3942,6	1098,5	II	5041,1	3368,01
Кунгурскі . . . .	15 VII	22 VII	62	62	—	5862,05	—	—	5862,05	4532,05

Ураджай 1930 году магчыма прывесыці толькі па засеву 1928 году. Засеў 1929 году адбыўся ў час сухмені. Праастаньне і першае разъвіцьцё расьлін ішло вельмі кепска, буйнае-ж разъвіцьцё сарнін на вучастку яшча больш узмацняла гэта. Засеў на весень вышаў вельмі зреджаным, асабліва ва ўзорах познасьпелага тыпу, а кепскія ўмовы зімоўкі амаль зусім згуబілі досьлед.

Хістаньне ўраджаю па дэялянках атрымалася такое значнае, што зусім нельга рабіць якіх-небудзь паравананьняў.

Ураджай-жа засеву 1928 году звязаны з наступнай табліцы:

Як бачым, даных для вывядзенія ўпэўненых вывадаў недастаткова. Магчыма даты толькі некаторыя папярэдняя тлумачэніні, але па фактах, якія заслухоўваюць значнай ўвагі. Па-першае—разгледзім самую галоўную адзнаку—адносіны розных тыпаў да зімоўкі.

У менш суровую зіму 1926-27 году мы бачым зусім адноўкаўю ўстойлівасць і познасьпелага і скорасьпелага тыпу. Зусім іншыя вынікі мы маєм для зімы 1928-29 году. Тут мы бачым значна большую гібелль ва ўсіх скорасьпелых узорах у паравананьні з ўзорамі познасьпелымі. Сярэдні  $9,2\%$  гібелі ў скорасьпелых 34,23, тады як у познасьпелых узорах толькі  $9,2\%$ .

У якасці выключэння сярод скорасьпелых узоруў вылучаецца узор з мясцовых Беларускіх канюшын, з савгасу Лопухі.

Табл. № 8

Ураджай 1930 г. (2-гі ўкосны год)

СОРТ	Тэрмін пры- боркі 1-га укосу	Чистай канюшыны ў кг на га		
		1-ы укос	2-гі укос	Сума 2-х укосаў
З савгасу Лопухі . . . . .	—	953	1396	2349
Сярэднярускі . . . . .	—	2293	—	2293
Шацілавускі . . . . .	—	2131,5	—	2131,5
Палтаўскі . . . . .	—	916,5	1125	2041,5
Кунгурскі . . . . .	—	1943	—	1943
Чарнігаўскі . . . . .	—	894,5	889,5	1784
Падольскі . . . . .	—	625,5	940	1565,5
З Савгасу Бранцы . . . . .	—	640	836,5	1476,5
Чэхаславацкі . . . . .	—	584	836	1420
Кіеўскі . . . . .	—	653,5	736,5	1390

Па ўраджайнасці ў 1927 годзе ўсе ўзоры трапілі ў вадну группу. Ураджай 1929 году па агульной масе вылучае на першое месца частку скорасьпелых (па двух укосах), тады як другая частка дае ўраджай адноўкавы з познасьпелымі, а адзін узор „Кіеўскі“ стаіць нават на апошнім месцы.

Параўнальне ж масы чистай канюшыны (без дамешкі іншых расьлін) дае і тут адноўкавы вынік. Толькі крыху выдаецца той-ж скорасьпелы тып з мясцовых канюшын.

Сортапрабаванье засеву 1928 году знаходзілася на вучастку з вельмі добрымі ўмовамі глебы, угнаеніня і інш. Большае выпадзеніе скорасьпелага тыпу кампэнсавалася ў гэтых умовах моцным разъвіцьцём сьмядзец'вых дамешак, значная паравага якіх у скорасьпелага тыпу вельмі рэзка выяўлялася відавочна. У выніку-ж яна адбілася і на ўраджай агульной масы. Ураджай-ж чистай канюшыны, як бачым, адноўкавы з аднаго ўкосу познасьпелага тыпу і двух укосаў скорасьпелага. Ураджай 1930 г.—2-га ўкоснага году, ўжо пёўна высоўвае на першое месца познасьпелыя ўзоры, але таксама выключэннем стаіць той-ж узор з беларускіх канюшын з савгасу Лопухі.

Недахват даных грунтоўнага сортапрабаванья могуць часткай дапоўніць некаторыя нагляданыні над аснаўнымі калекцыямі канюшыны, якімі станцыя арудавала ва ўсе гады ў досьць вялікім ліку.

У гэтых калекцыйных засевах поўнае выпадзеніе за зіму часткі скорасьпелых узоруў наглядалася амаль у кожныя гады, у той час як познасьпелыя ўзоры адчувалі сябе зусім добра. Але выпадзеніе ішло не за конт наогул усіх узоруў скорасьпелага тыпу, а галоўным чынам

за конт узораў з самых паўднёвых месц паходжання, як паўднёвыя часткі СССР і некаторыя Заходні-Эўрапейскія краіны. Значная-ж частка ўзораў скорасьпелага тыпу з больш паўночных месц і мясцовых беларускіх адчуваала сябе таксама досыць добра. Агульная бальная ацэнка стану дзялянак перад скосам была заўсёды большай у познасьпелых узораў, але і шэраг скорасьпелых — былі ня горш познасьпелых. Гэтая ўзоры зьяўляліся таксама ўзорамі больш паўночнымі па паходжанню, ці ўзорамі, якія доўгі час разводзіліся ва ўмовах Беларусі.

Гэтая факты прымушаюць нас зрабіць наступныя папярэднія вывады. Умовы паўночнай часткі нашай краіны, мусіць, больш спрыяюць познасьпеламу тыпу. Усе скорасьпелыя канюшыны з далёкіх паўднёвых месц ці з Заходніяй Эўропы, з месц, якія адрозніваюцца значна больш щэплым і мяккім кліматам і некаторымі больш добрымі ўмовамі, — зьяўляюцца бязумоўна няпрыгоднымі для наших умоў. Другая-ж частка скорасьпелых канюшын, канюшын з больш паўночных і мясцовых умоў, пры наяўнасці доўгага часу іх разъядзення ў гэтых мясцовасцях, магчыма, зьяўляюцца таксама досыць каштоўнымі формамі.

Такую надзею даюць паказаныя беларускія „сарты“ у сортаапрабаваніні, паводзіны адпаведных узораў у калекцыйных засевах і папярэднія інзіраныні над беларускімі ўзорамі, якія вывучаюцца ў васабнай тэме. Такія ўзоры нясуць адбіткі натуральнай сэлекцыі і даюць надзею на больше іх прыстасаванье да ўмоў нашай мясцовасці. Гэтая-ж натуральная сэлекцыя канюшыны праходзіла, мусіць, не па аднаму шляху і выяўлялася не ў вадным напрамку. У адных выпадках гэты працэс ішоў шляхам перабудовы складу папуляцыі ў напрамку ўсёй большай перавагі форм познасьпелага тыпу, — у іншых выпадках стваралася перабудова ў межах аднаго тыпу, у напрамку накалення больш устойлівых форм і скорасьпелага тыпу.

На выключана і магчымасць гібрыдызацыі паміж гэтымі двума тыпамі, якая магла стварыць і ўстойлівую скорасьпелую форму.

Справа дэталёвага выпрабавання такіх мясцовых канюшын зьяўляецца актуальнай задачай хутчэйшага часу.

## 6. Вывучэнне беларускіх канюшын

Да вырашэння гэтай задачы Горацкая дасьледчая станцыя прыступіла ў 1928 годзе. З шэрагу раёнаў Беларусі былі сабраны ў гэтым годзе 64 ўзоры мясцовых канюшын (з Полацкай акругі — 6 узораў, Віцебскай — 7, Аршанскай — 12, Магілеўскай — 14, Бабруйскай — 11, Менскай — 9 і Мазырскай 5). Вывучэнне гэтых узораў адбываецца мэтадам індывідуальнай пасадкі на 100 расылін на адлегласцях  $50 \times 70$  см.

У 1929 годзе зроблен першы вучот ураджаю і зроблены некаторыя папярэднія нагляданыні.

Згодна гэтых даных, магчыма прывесьці некаторую агульную харэктарыстыку Беларускіх канюшын у адносінах некаторых сталых адзнак узораў, як харэктар цвіцення, морфалёгічны асаблівасці і агульны харэктар рознастайнасці папуляцыі. Некаторыя меркаваны магчымасць прывесьці і па гаспадарчых адзнаках узораў.

Папершае, у пераважнасці большасці ўзораў паказан чисты скораспелы тып. Значна меншая частка складаецца з чистага познасьпелага, потым ідзе мешаніна з перавагай познасьпелага і ўрэшце — мешаніна з перавагай скорасьпелага. Тут добра адчуваецца харэктар забесьпиччэння насенным матар'ялам гаспадара Беларусі, пры якім галоўная

маса гэтага матар'ялу ішла з паўднёвых раёнаў СССР у выглядзе на сеньня скорасьпелага тыпу.

Табл. № 9.

## Разъмеркаванье ўзораў па складу

Склад узору	Чисты скорасьпелы	Чисты позна-съпелы	Мешаніна з перавагай позна-съпелага	Мешаніна з перавагай скорасьпелага
Колькасць узораў . . . .	39	10	9	3

З агульнага ліку ўзораў вылучаюцца трох, якія стаяць некалькі асобна і якія дзвея гэтага не ўвайшлі ў агульнае разъмеркаванье. Узор № 24 з Магілеўскай акругі, які прыслан пад называй позна-съпелага, аднайкоснага, але, як убачым з далейшага, хаця і стаіць бліжэй да апошняга, у той-же час і адрозніваецца ад яго. Узор № 22 з Магілеўскай акругі складаецца з мешаніны, але пераважная колькасць складу прадстаўлена таксама пераходным тыпам. Урэшце, узор № 16 з Менскай акругі складаецца таксама з пераходных форм, але бліжэй стаіць да скорасьпелага. Усе-тры гэтые ўзоры прысланы на станцыю пад называй позна-съпелых.

Сумарны размах зацвітанья па тыпах харкторызуеца наступнымі радамі:

Табл. № 10.

## Зацвітанье канюшыны (у % ад агульнага ліку выпадкаў)

Тэрмін зацвітанья	Да 8 VI	Да 14 VI	Да 20 VI	Да 26 VI	Да 2 VII	Да 8 VII	Да 14 VII	Да 20 VII	Да 5 VIII
Сумарны рад . . . .	0,80	6,11	49,44	17,81	11,4	9,47	4,0	0,36	0,03
Скорасьпелы . . . .	0,76	11,4	76,67	10,39	0,61	—	—	—	—
Позна-съпелы . . . .	—	—	0,98	11,7	37,93	29,0	16,74	2,9	0,24

Морфалёгічныя асаблівасці ўзораў группуюцца па асноўных тыпах канюшыны і харкторызуеца наступнымі табліцамі:

Табл. № 11.

Разъмеркаванье па ліку міжвузъляў у сцябле.  
(У %/о % ад агульнага ліку выпадкаў).

Міжвузълі Узоры	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сумарны рад . . .	1,32	8,15	22,01	25,28	13,69	8,88	8,04	6,84	3,54	1,48	0,44	0,26	0,06	0,01
Скорасьпел.	1,69	11,79	30,43	37,40	14,22	3,75	0,72	—	—	—	—	—	—	—
Позна-съпел.	—	—	—	2,87	7,28	24,23	24,72	21,29	11,76	5,26	1,74	0,55	0,24	0,06

Табл. № 12.  
Размеркаванье па ліку галінак (весей 3-га парадку).

Галінкі Узоры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Скорасьпелы . . .	733	2855	2213	553	165	13	—	—	—	—
Познасьпелы . . .	2	53	255	576	586	292	81	18	3	2

У парадунаньні з вышэйпададзенымі лічбамі для асноўных тыпаў з іншых месц паходжаньня, мы наглядаем толькі крыху большую расцягнутасць гэтых радоў, якая можа тлумачыцца толькі ўмовамі рэдкай пасадкі. Індывідуальнасці ўзораў па гэтых адзнаках мы не наглядаем, яны выяўляюць толькі розніцу тыпаў.

Выключэнныне складаюць толькі паказаныя тры ўзоры, але гэта выключэнныне заслугоўвае значнай увагі.

Ніжэйпаданыя табліцы паказваюць хістанине радоў па асноўных адзнаках некалькіх узораў скорасьпелага і познасьпелага тыпу ў парадунаньні з узорамі пераходнымі.

Табл. № 13.

## Характар радоў зацвітанья па ўзорах.

№№ узораў	10 VI — 13 VI	14 VI—19	20 VI—25	26 VI — 1 VII	2 VII—7	8 VII—13
11	4	45	9	—	—	—
25	18	55	4	—	—	—
26	11	51	13	—	—	—
34	12	62	2	—	—	—
8	12	58	5	—	—	—
13	7	66	3	—	—	—
16	1	8	31	5	1	—
22	—	10	20	6	18	3
24	—	6	30	13	—	—
14	—	—	4	24	15 15 7	—
20	—	—	9	30	20 20 7	—
10	—	—	3	21	21 21 9	—
21	—	—	5	42	13 13 2	—



## Характар радоў ліку міжвузъляў па ўзорах

№№ узо- раў	Лік міжвузъляў											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	2	21	61	72	39	19	2	—	—	—	—	—
25	14	41	65	99	59	17	—	—	—	—	—	—
26	2	13	54	126	70	11	3	—	—	—	—	—
34	3	18	86	120	52	8	2	—	—	—	—	—
8	4	23	91	89	39	9	—	—	—	—	—	—
13	4	31	102	107	29	9	—	—	—	—	—	—
16	—	21	36	46	47	24	5	21	—	—	—	—
22	—	5	18	39	71	26	23	—	8	4	2	—
24	—	—	5	20	57	51	41	22	10	—	—	—
14	—	—	—	—	9	41	57	36	33	9	4	1
20	—	—	—	—	30	44	78	62	16	8	2	—
10	—	—	—	8	21	38	60	49	27	5	—	—
21	—	—	—	4	12	69	73	49	18	5	1	—

Усе рады абрэзкоў скорасьпелага тыпу па зацьвітанью даюць максымум на тэрміне ад 15 да 20 VI, абрэзкі познасьпелага на тэрміне ад 27 VI да 2 VII, а трэй пераходныя — на тэрміне ад 21 VI да 26 VI.

Па ліку міжвузъляў абрэзкі скорасьпелага тыпу даюць максымум на 5-ші—4-х, познасьпелая на 8-мі, а пераходныя на 6-ці—7-мі. Такім чынам у гэтых узорах мы сустракаемся нібы з трэцім тыпам.

Але пры бліжэйшым разглядзе гэтых узору мы можам пераканацца, што ў даным выпадку гэта ия так. Тут мы не знаходзім акрэсленага тыпу, бо кожны ўзор, зьяўляючыся адхіленнем ад аснаўных двух тыпаў, у той-жа час адровыняваецца і адзін ад аднаго.

Сярэдні лік міжвузъляў для скорасьпелага тыпу 4,64, для познасьпелага 8,25, а для ўзору № 16—5,18, узору № 22—6,5 і для ўзору № 24—7,08. Узор № 16 стаіць бязумоўна бліжэй да скорасьпелага ў той час, як узор № 24 бліжэй да познасьпелага. Шукаючы пераходнага тыпу, такім чынам, мы знайшлі-б не адзін, а некалькі. Больш пэўным, нам здаецца, будзе дапушчэнне гібрыдыага паходжання гэтых узору, прычым узор № 16 дазвале прадбачыць у яго складзе большасць гібрыдаў тыпу F<sub>1</sub>, а ўзоры № 24 і № 22—большасць чистага познасьпелага, але са значнай дамешкай гібрыдных форм.

Там, дзе поруч культывуюцца абодвы аснаўныя тыпы канюшыны, натуральная гібрыдызацыя паміж гэтымі тыпамі значна больш частая

зъява, чым мы гэта звычайна ўяўляем. Нязначная розыніца ў кавалку ці ўгнаені пад скорасьпелым тыпам поруч з кавалкам познасьпелага можа сумясціць момант цвіцення другога ўкосу скорасьпелага з цвіченнем познасьпелага і ўмовы гібрыдызацыі наяве. Ніякіх іншых прыпынкаў для зъявы гібрыдызацыі, апрача несупадзенія момантаў цвічення гэтых тыпаў, няма. Штучныя скрыжаваныні як у межах аднаго тыпу, так і паміж тыпамі даюць зусім адноўкавы посыпех завязваныя насеньня. Гэта генетычна зусім блізкія формы, і таму пры скрыжаваныях ніякіх супяречнасцій не выяўляюць. А сумясціць момант цвічення другога ўкосу скорасьпелага з цвіченнем познасьпелага — ліквідаваць гэты фізмолёгічны прыпынак гібрыдызацыі — могут нават адпаведныя кепскія мэтэролёгічныя зъявы, якія здаршаюцца перад зацвітаннем познасьпелага. Розныя-ж умовы спажываныя, асабліва ў першы год жыцця, сумежных кавалкаў пад рознымі тыпамі, робяць гэта зусім лёгка нават для першых укосаў.

Па гаспадарчых адзнаках, узоры группуюцца таксама па аснаўных тыпах, даючы наступныя лічбы.

Табл. № 15.

## Характарыстыка кустоў па тыпах

Узоры	Адзнакі куста	Лік съяблоў	Сырая вага 1-га куста ў грамах	Сухая вага 1-га куста ў грамах	Даўжыня съяблі ў см.
Скорасьпелы 1-га ўкосу . . .		18,0	197,1	52,47	39,60
2-га ўкосу . . .		—	76,6	17,30	—
З 2-х укосавў . . . . .		—	273,7	69,77	—
Познасьпелы . . . . .		22,5	456,6	127,48	55,32

Больш ускладзеная архітэктура познасьпелага тыпу выяўляецца, як бачым, і ў большым агульным разъвіцці расъліны. Лік съяблоў укусце большы ў познасьпелага тыпу. Агульная вага куста познасьпелага тыпу значна больш за скорасьпелага аднаго ўкосу і амаль удвойчы больш за сумы двух укосаў апошняга. Аб якасці травы і сена розных тыпаў дае некаторое тлумачэнне наступная табліца.

Табл. № 16.

## Суадносіны элементаў расъліны па тыпах у процентах.

Узоры	Сырой куст			Сухой куст		
	Съяблы	Лісьцё	Галоўкі	Съяблы	Лісьцё	Галоўкі
Скорасьпелы . . . .	40,35	34,30	25,35	40,75	35,10	24,15
Познасьпелы . . . .	50,85	30,35	18,80	49,35	31,00	19,65

Такім чынам і ў нашых умовах скорасьпелая ўзоры зьяўляюцца больш алісцяўлённымі і маюць больш % галовак, чым узоры познасьпелая. Але хістайнне радоў па гэтых адзнаках дае поўную магчымасць вылучэння і з познасьпелых папуляцый адрозных форм, якія будуть мець і менш выгадныя судносіны гэтых элемэнтаў, чым формы скорасьпелая. Сэлекцыя ў гэтым напрамку мае амаль роўныя магчымасці ў абодвух тыпах.

Процанты паветрана сухой матэрыі ў адрозных элемэнтах расчлін амаль адноўкавы ў абодвух тыпах. Нязначная перавага застаецца за познасьпелым тыпам, якая гаворыць аб нязначна большай грубасці травы познасьпелага.

Табл. № 17.

## % сухой матэрыі элемэнтаў расчлін па тыпах

Узоры	Ва ўсёй масе	У сцяблоках	У лісцях	У галоўках
Скорасьпелая . . . . .	26,62	26,97	27,48	25,43
Познасьпелая . . . . .	27,70	26,57	28,14	28,38

Некаторую характеристыку ўстойлівасці тыпаў па ўзорах Беларускае канюшыны дае наступная таблічка:


Табл. № 18.

Узоры	% гібелі за 1 зіму	% гібелі за лета	% гібелі за другую зімоўку
Скорасьпелая . . . . .	7,10	26,20	25,50
Познасьпелая . . . . .	6,10	32,90	20,20

Гэта табліца паказвае на вельмі цікавую звязу. Скорасьпелая ўзоры, якія ўжо нейкі час разводзяліся ва ўмовах Беларусі, па зімастойкасці мала адрозніваюцца ад узораў познасьпелых. Гэта падкрэслівае заўагу, зробленую вышэй адносна беларускіх узораў у сортаапрабаваньні. На жаль, для пэўных вывадаў гэтых даных недастаткова. Процант-жа гібелі за лета, як бачым, перавышае ва ўзорах познасьпелых. Гэта не дае права зрабіць адпаведнага абагуленьня, бо лета 1929 году было само па сабе выключэннем, але ўсё-ж такі паказвае на некалькі большую прыстасаванасць узораў скорасьпелага тыпу да барацьбы з некаторымі адмоўнымі зявамі летняга пэрыяду. Магчыма, гэта звязана з харектарам развіцця і здольнасцю адрастання пасці скосу.

Выпадзеніе канюшыны гэтага лета звязвалася вынікам захварэння каранёў. Узбуджальнікам хваробы, па вызначэнню Аддзелу Фітопаталёгіі Горацкай Даесціледчай Станцыі (Раро) звязваліся галоўным чынам грыбок *Fusarium trifolii* (фузарыёз). Хвароба пачыналася з каранёўай шылкі і распаўсюджвалася на ніжня часткі і каранёўя галіны.

Відавочнае паражэнне выявлялася звычайна пасці ўкосу. Хворыя расчліні не адрасталі, не давалі атавы, ці пасці нязначнага адрастан-



Мал. 1.—Хворыя кусты і их часткі поруч са здаровым  
(стадия адрастання атавы пасъля скосу).



Мал. 2.—Тып самкиутага куста.



Мал. 3.—Тип куста развалістага.

ня пачыналі завядаць і праз нейкі час засыхалі. Пададзены малюнак дае парадунаныне захвараўшых кустоў са здаровым і паказвае харектар паражонасці.

Гэтая-ж хвароба, хаця ў значна меншым памеры выявілася і ў 1930 годзе на другіх пасадках канюшыны, але на сумежным кавалку. Папярэдняя назіраныні таксама выявляюць некалькі большую паражонасць познасьпелага тыпу.

Да гэтага часу на хваробы канюшыны летняга часу ў нас з'вярталі вельмі малую ўвагу. Большаясць апошній накіроўвалася на даследваныне комплексу ўмоў зімастойкасці, а непаражаемасць, ці вельмі нязначная паражаемасць грыбнымі хваробамі ў вэгетацыіны перыяд лічылася амаль аксыёмай.

Гібель узораў у 1929 годзе, якая мажуе з эпідэміяй, прымушае з'вярнуць на гэты бок жыцця расыліны больш сур'ёзную ўвагу. Магчыма, гэта выпадковая зьява, якая залежала ад умоў вучастку, спосабу дагляду і прыборкі, ці зьява, якая выкліканы надзвычайнімі ўмовамі рэдкай пасадкі, мабыць, звязаная з вельмі раскошнымі развіццем куста, але зусім магчыма, што яна мае такое-ж месца і на звычайніх густых засевах, дзе гэтае загущэніне складзе яе відавочнае выявленыне. Вывучэніне гэтай хваробы ў звычайніх засевах і выявленыне адносін да яе адрозных тыпаў канюшыны ў нашых умовах з'яўляецца справай бліжэйшага часу.

## 7. Дробная расавая рознастайнасць

Як бачым з папярэдняга, больш ці менш вывучанымі з'яўляюцца зараз толькі асаблівасці аснаўных тыпаў канюшыны. Сярод гэтых асаблівасцяў ёсьць аб'екты ўна-станоўчыя адзнакі, як у адным, так і ў другім тыпе. Самыя-ж тыпы з'яўляюцца вельмі паліморфнымі формамі, і таму адбор у адпаведным напрамку можа даць добрыя вынікі ў абудовых тыпах. Атрымаць больш съціслую форму ў жаданых адзнаках з вялікай пярэстасці папуляцый кожнага тыпу, з'яўляецца ўжо вельмі карыснай задачай.

Рознастайнасць-жа формаў канюшыны сярод усякага тыпу, якая можа спрачацца з рознастайнасцю ўсялякай расыліны, абыдае ў гэтым напрамку вельмі многае.

Шэраг адзнак налічвае ўжо сучасная класыфікацыя канюшыны. Гэтымі адзнакамі з'яўляюцца: 1) доўгавечнасць (малагоднікі, шматгоднікі); 2) спосаб жыцця (культурны, дэікі); 3) скораспеласць; 4) стадыя разеткі; 5) архітэктурная асаблівасці; 6) геаграфічнае рассяяленыне.

Батанічная систэматыка пры падзеле на адмены ўлічвае наступныя адзнакі: 1) харектар апушэння сцяблы, (грубае, нежнае, шчытнае; прылягаючае да сцяблы; адстаючае); 2) форма лісточкаў; 3) наяўнасць ліставай авбэрткі ў галоўках.

Апрача гэтых адзнак для дробна-расавай класыфікацыі канюшыны магчыма па маючыхся матар'ялах прывесці цэлы шэраг дробных адзнак, па частку з якіх ёсьць адпаведныя паказаныні таксама ў літаратуры. Эгэтых адзнак асаблівае значэніне набывае: 1) форма куста, якая абыдае карысць у гаспадарчым скарыстаныні пры адпаведным адборы. Па форме куста вылучаюцца два разка процілеглых тыпа—самкнутага, простаўнага куста і тып куста развалістага, з шэрагам пераходных форм. Розніцу паміж гэтымі формамі вельмі добра харектарызуе пададзеныя малюнкі кустоў. (№ № 2 і 3).

Адборам форм з самкнутым кустом мы можам ліквідаваць зъяву палегласьці, якая перашкаджае машыннай прыборцы і якая адмоўна ўпльвае на насенню прадукцыю канюшыны, у чым вельмі часта абвінавачваюць познасьпелы тып. Адзнака алісцяўлёнасьці, гэта таксама вельмі карысная гаспадарчая адзнака, вельмі па рознаму выяўляецца ў адрозных форм кожнага тыпу. Адбор у гэтym напрамку можа зьнішчыць існуючае палажэнне—меншую алісцяўлёнасьць познасьпела га тыпу.

Па буйнасьці лісця мы знаходзім таксама процілеглыя групы,—формы буйналістыя і формы дробналістыя, з яйкападобнымі пляёсткамі і падоўжанымі (мал. № 4 і 5).

Потым цэлы шэраг іншых адзнак, як грубасьць і нежнасьць съязбллоў, плямістасьць лісця, форма лісця, характар вяночкаў, афарбоўка кветак, афарбоўка насення і інш.— могуць быць таксама скарыстаны з рознымі практичнымі мэтамі. У белёгічных асабліваецацах магчыма спадзявацца на такую-ж вялікую рознастайнасьць.

### 8. Напрамкі практичнай сэлекцыі

Маючы перад сабой гэтую вялікую рознастайнасьць, Сэлекцыйны Аддзел Горацкай Станцыі вядзе адбор па адзнаках: 1) устойлівасці, 2) ураджайнасьці, 3) самкнутасьці куста, 4) алісцяўлёнасьці і інш. мэтадам групавога паклоннага адбору са штучным груповым скрыжаваннем паміж лепшымі клонамі. У патомствах гэтых лепшых кустоў ідзе адбор у тым-же напрамку таксама мэтадам штучных скрыжаванняў. Гэта праца праходзіць у межах абводных тыпаў роўналежна і шляхам скрыжаванняў паміж гэтымі тыпамі.

Да гэтай працы Аддзел прыступіў у 1928 годзе, і таму зараз ёсьць толькі шэраг першага і частка другога пакалення гэтых скрыжаванняў.

### 9. Генетычныя працы.

Адначасова з гэтай працай у 1928 годзе распачата і генетычная праца з канюшынай па вывучэнню спадчыннасьці такіх адзнак, як форма куста, характар лісця, плямістасьць, афарбоўка кветак і інш. Зараз ёсьць толькі матар'ялы па вывучэнню  $F_1$  у колькасці каля 3.000 кустоў.

Методыка скрыжаванняў зъмяшчаецца ў наступным: У скрыжаванні па пары адзнак ( $A$  і  $B$ ) ідзе не два кусты, а чатыры. Скрыжаванне вядзецца па схеме:  $(A_1 \times A_2) \times (B_1 \times B_2)$ . Для ізаляцыі ўжываюцца пергаментныя мяшочки, для пераносу пылку—звычайны тонка і востра завостраны аловак. Кастрацыя на ўжываюцца (гл. мал. 6).

Вывучэнне  $F_1$  дае магчымасьць прывесці толькі некаторыя папярэднія выводы, якія магчыма зрабіць і на гэтым этапе працы.

1. Форма куста зъяўляецца спадчынной адзнакай, і таму сэлекцыя на самкнуты куст знаходзіць сабе тэарэтычнае аргументаванне.

2. Плямістасьць лісця, якая магчыма адбіваецца на асіміляцыйнай здольнасьці ліставой паверхні, таксама спадчынная адзнака і домінуе адзнака плямістасці. У скрыжаванні плямістых форм на бесплямістыя  $F_1$  ўсё плямістает. У скрыжаванні бесплямістых на бесплямістыя  $F_1$  бяз плямы.

Факт вельмі рэдкага вышчаплення рэцэсіўных бясплямных форм у патомствах двух слаба плямістых кустоў прымушае прадбачыць палімерныя характар адзнакі плямістасці.



Мал. 4 і 5—Формы лісъців.



Мал. 6.—Методыка ізалації і апилкавання.



Мал. 7.—Р. і F<sub>1</sub> скрыжавання скорасьпелы × рознасьпелы.  
1-Р—Познасьпелы, 2-Р—Скорасьпелы; 3—Гібрыд F<sub>1</sub>.

3. У скрыжаваньні па адзнацы афарбоўкі галовак пры камбіацыі белы на белы —  $F_1$  белагалове, пры скрыжаваньні белы на чырвоны —  $F_1$  чырвонае.

Дамінует такім чынам чырвоная афарбоўка, разасічай зьяўляеща белая. Вельмі рэдкае вышчапленне белагаловых форм прымушае спадзявацца на палімерныя харктары і адзнацы чырвонае афарбоўкі кветак.

4. Пры скрыжаваньні скорасьпелай канюшыны на познасьпелую ў  $F_1$  атрыманы формы ў большасці блізкія да скорасьпелага тыпу. Задзівітанье гібрыдаў у параўнаньні з бацькаўскімі формамі ішло наступным чынам.

Табл. № 19.

## Зацьвітанье гібрыдаў і бацькаўскіх форм (1930 г.)

Узоры	Тэрмін зацьвіт.											
	12 VI—13	14—15	16—17	18—19	20—21	22—23	24—25	26—27	28—29	30—1 VII	2 VII—3	4—5
Р. Скорасьпелы	22	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$F_1$ Гібрыды . . .	15	129	28	20	10	3	—	1	—	—	—	—
Р. Познасьпелы . . .	—	—	—	—	—	—	2	3	10	18	38	21

Наступныя табліцы даюць лічбавы выраз судносін морфолёгічных адзнак гібрыдаў  $F_1$  і бацькаўскіх форм.

Табл. № 20.

## Лік міжвузыльяў у съязблоках.

Узоры	Лік міжвузыльяў											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Р. скорасьпелы . . .	3	16	50	35	7	—	—	—	—	—	—	—
а) . . .	—	4	20	30	17	1	—	—	—	—	—	—
$F_1$ гібрыды: б) . . .	—	6	55	126	52	5	—	—	—	—	—	—
в) . . .	—	8	65	116	48	11	—	—	—	—	—	—
Р. познасьпелы . . .	—	—	4	9	22	56	68	31	8	3	1	—

Блізка падходзячы да скорасьпелага тыпу,  $F_1$  у той-же час і адрозньіваеца ад апошняга значна большай ускладненасцю архітэктуры куста і большым агульным развіцьцем. Гэтая формы могуць, часам, скласці ўраджанье пераходнага тыпу (гл. мал. 7).

З гаспадарчага боку гібрыдныя формы складаюць вельмі добрае ўражанье, і таму адпаведная сінтэтычная селекцыя можа абязаць вельмі добрыя практичныя вынікі.

Табл. № 21.

## Агульная характеристика кустоу

Узоры	Элементы куста	Лік съцаблоў у кусту	Сярэдні лік міжвузляў у съцябле	Лік галінак у съцябле	Даўжыня съцябла
P. Скорасьпелы . . . . .	30,61	5,24		1,81	39,8
a) . . . . .	41,65	—		—	45,68
F <sub>1</sub> гібрыды б) . . . . .	46,48	5,94		2,07	45,32
в) . . . . .	34,84	—		—	43,34
P. познасьпелы . . . . .	48,82	8,68		4,79	54,46

Апрача закранутых пытаньяў, сэлекцыйны аддзел Горацкай станцыі распачаў працу і па шэрагу іншых, як дэталёвае вывучэнне ўмоў і фізыалёгічных асноў зімастойкасці канюшыны, паводзін мутантаў, якія выявіліся ў працэсе працы і інш. Але астатнія пытанні знаходзяцца ў самай пачатковай стадіі, і таму вынікі могуць быць атрыманы толькі праз нейкі час, як і канчатковыя вынікі паглыбленага вывучэння закранутых пытаньяў. Частка пытаньяў, як сортаапрабаванне і вывучэнне Беларускіх канюшын, паводзілася, як тэмы аддзелу станцыі, астатнія ж пытанні праводзіліся па ўласнай ініцыятыве аўтара ад катэдры сэлекцыі Б.Дэ.С.-Г.А. пры бліжэйшым садзейнічанні загадчыка (К. Г. Рэнард) і тэхнічнай дапамозе ўсяго калектыву супрацоўнікаў аддзелу Сэлекцыі. Гэтым асобам аўтар прыносіць сваю шчырую падзяку.

Горкі, 1930

## СЪПІС ЛІТАРАТУРЫ

- 1) Lindhard, E. 1921. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung H. 2. „Der Rotklee bei natürlichen und künstlichen Zuchtwahl“.
- 2) Sladen, F. W. 1912. Macmillan and c. London „The humblee—bee, its life history and how to domesticate...“.
- 3) Schlecht, E. 1921 г. Zeitschrift für Pflanzenzüchtung. Band VIII H. 2 с. 121—157. Untersuchungen über die Befruchtungsverhältnisse bei Rotklee.
- 4) Kirk, L. E. 1925. Scientific Agriculture vol V № 6. ref Tr. по Пр. Бот. и Сел. XVI т. вып. V. Artificial selfpollination of red clover.
- 5) Fruwirth, C. 1922. Handbuch der landw. Pflanzenzüchtung. 3. Bd 1922.
- 6) " 1916. Zeitschrift f. Pflanzenzücht. Heft. 3. „Die Befruchtungsverhältnisse bei Rotklee und ihre Beziehungen zur Züchtung dieser Pflanze“.
- 7) Heriebert-Nilson, N. 1916. Zeitsch. f. Pflanzenruch. Cd. IV H. 1. „Populationsanalysen und Ehrlichkeitversuche über die Selbststerilität, Selbststerilität und Fertilität bei dem Roggen“.
- 8) Duckart, J. Marggrabowa 1927. Referat V Internationaler Kongress für Vererbungswissenschaft s. 59—60 „Ergebnisse neunjähriger Inherstrukturversuche bei Roggen.“
- 9) Кулешов, Н. Н. 1925. Харьков. „Новое направление в селекции перекрестноопылителей“.

- 10) East Edw. 1919 U. S. A. „Inbreeding and outbreeding“.
- 11) Armstrong, J. 1883. The Gardeners' chronicle p. 623. „The fertilisation of the red clover“.
- 12) Beal, W. U. S. A. „Grasses of North America“ по Фрувиру.
- 13) Frandsen, H. 1917 Zeitschr. f. Pflanzenzüch. H. 1. „Die Befruchtungsverhältnisse bei Grass und Klee in ihrer Beziehung zur Züchtung“.
- 14) Williams, R. D. 1925 Univ. col. of wales. Aberystwith № 4. „Studies concerning the pollination, fertilization and breeding of red clover“. Цыт. по т. Б. Пр. Б. С. 1926 г.
- 15) Лисицын, П. И. 1925 „Среднерусский красный клевер“ Тр. по Пр. Бот. и Сел., т. XV.
- 16) Зворыкин, Б. К. 1925. Труды Бекасовского отделения по селекции кормовых растений „Красный клевер“.
- 17) Зворыкин, П. П. 1927. Вестник сельского хозяйства № 4 „К характеристике клеверов различных скороспелостей“.
- 18) Лорх, А. Г. 1914. Москов. сел. стан. вып. 3 „Материалы к вопросу о самооп. Frifolium pratense“.
- 19) Ренард К. і Лаппо А. 1927. Запіскі Белар. Акад. с. г. т. VI „Матар'ялы па вывучэньню і г. д.“.
- 20) Зворыкін П. П. 1930. Труды Всесоюз. съезда по генетике селекции, семенов. и плем. животноводству т. IV. „Селекция красного клевера“.
- 21) Голубев, Н. П. 1929. Достижения и перспективы в области прикладной бот. ген. и сел. „Достижения в области селекции многолетних кормовых растений“.
- 22) Ренард, К. Г. 1914. „Краткий отчет по селекционному отделу Энгельгардтовской с.-х. оп. станции“.

### РЕЗЮМЕ.

1. Работы по селекции красного клевера на Горецкой оп. станции начались в 1926-м году. Первоначальным вопросом, подвергшимся разработке, было выяснение пригодности того или другого типа клевера в условиях района станции. Изучение велось путем сортоиспытания типов, представленных „сортами“ различных мест происхождения. По независимым от станции обстоятельствам, ассортимент в разные годы был несколько не одинаков. Кроме наиболее распространенных „сортов“ обоих типов, в сортоиспытании участвовали и образцы местных белорусских клеверов,—популяций, разводившихся в продолжение некоторого периода в условиях Белоруссии. Данные, вследствие их неполноты, не pretendуют на категоричность выводов, но намечают следующие предварительные заключения. Лучшими по урожайности и зимостойкости оказались образцы поздноспелых клеверов и некоторые местных, скороспелых. Клевера скороспелые далеких южных районов происхождения в условиях станции дали и меньший урожай и значительно меньшую зимостойкость, особенно выявившуюся в суровую зимовку.

Условия района станции, таким образом, более благоприятствуют клеверам поздноспелым, но и клевара скороспелые, при условии длительной естественной селекции в более суровых местностях или селекции искусственной, могут дать и скороспелые сорта, вполне пригодные для района станции.

Данные сортоиспытания подтверждаются и наблюдениями над основной коллекцией клеверов, представленной на станции количеством около ста образцов обоих типов различных мест происхождения.

2. Данные изучения клеверных популяций обоих типов, собранных из разных районов Б. С. С. Р. и изучавшихся в особой теме мето-

дом индивидуальной пасадки в характеристику признаков распределяют образцы по основным типам. Большинство этих популяций представлено скороспелым типом, меньшая часть—поздноспелым и равная последней—смесью разных пропорций обоих типов. Три образца стоят несколько особняком, претендуя на отнесение их к третьему „усредненному“ типу, но данные заставляют предположить их гибридное происхождение.

Признаки по типам в условиях станции характеризуются такими цифрами. Ряды по числу междуузий дают для поздноспелого типа  $\text{maximum}$  на 8-ми со средним арифметическим 8.2 и для скороспелого на 5-ци 4-х со средним арифметическим 4.64. Общая мощность куста, число стеблей, число ветвей стебля значительно большие у поздноспелого типа. Производительность куста поздноспелого почти вдвое превышает производительность скороспелого. Процент листьев и процент головок немного больший у скороспелого, но размах рядов по этим признакам очень широкий для обоих типов, и потому возможности селекции в этом отношении почти одинаковы у обоих типов.

Зимостойкость белорусских популяций за две зимовки лишь немного большей оказалась у образцов поздноспелого типа. Выпадение кустов в летний период наблюдалось большим у поздноспелых образцов. Вообще же выпадение клеверов летом 1929 года носило эпидемический характер. Причина—загнивание корней растения. Среди возбудителей болезни в большинстве случаев обнаружен грибок *Fusarium trifolii* Jacz. (фузариоз). Обнаружен также и грибок близкий к *Gleosporium caulinorum* Kirch. и проч. Это явление обращает на себя серьезное внимание.

3. С 1927 года станция изучала и вопросы биологии клевера. По вопросам биологии цветения—обнаружена возможность самоопыления в условиях станции. Способность самоопыления свойственна отдельным расам, а выражается у этих рас не одинаково. Внешние условия отражаются на способности самоопыления лишь как фактор, влияющий на успех оплодотворения вообще, так как пыльца клевера является весьма чувствительным реагентом на условия среды, особенно влажность и температуру. Это выявлено проращиванием пыльцы в искусственных условиях. Низкие температуры задерживают прорастание, излишняя влажность убивает пыльцу. Лучшей средой для искусственного проращивания пыльцы оказались пленка из смеси  $1\frac{1}{2}\%$ -ного агар-агара с 30%-ным сахаром при температуре 16-20°.

4. Изучение вопросов биологии легло в основу методика селекции клевера, которая теперь ведется путем отыскания самофертильных рас и путем групповых скрещиваний.

Направление селекции диктуется условиями района станции и условиями реконструируемого хозяйства. Отбор ведется по признакам: а) урожайности, б) устойчивости, в) неполегаемости, г) большей олистовленности и пр. в пределах обоих типов и путем скрещивания между типами.

5. Индивидуальное изучение клеверных растений дало возможность наблюдать громадное рассовое разнообразие в пределах популяций обоих типов, которое дает и массу хозяйствственно-ценных признаков, могущих быть использованными при селекции.

6. С 1928 года начались генетические работы с клевером. Проработке подвергались пока следующие признаки: скороспелость, форма куста, характер листьев, окраска головок, окраска семян и пр.

В настоящее время имеется только материал по изучению  $F_1$ , который дает возможность наметить следующее: скрещивание поздноспелый  $\times$  скороспелый (и обр.) в  $F_1$  дало формы, близкие к скороспелому

типу, но и отличающиеся несколько большей усложненностью архитектуры и запозданием дня на три начала цветения.

Скрещивание красноголовый  $\times$  белоголовый в  $F_1$  дало формы красноголовые, но с некоторым разжижением окраски против родительских красноголовых. В скрещивании белоголовый  $\times$  белоголовый — потомство белоголовое. Красная окраска, т. о., является доминантной.

Скрещивание форм с пятнистыми листьями на формы без пятна в  $F_1$  дало потомство пятнистое, но с меньшей резкостью пятна, чем у форм родительских пятнистых и недостаточно однородное. В скрещивании беспятнистый  $\times$  беспятнистый  $F_1$  — беспятнистое. Доминирует присутствие пятна.

Скрещивание форм с сильно сомкнутым кустом на формы с кустом развалистым в  $F_1$  дало в общем промежуточные формы. В скрещ. развалистый  $\times$  развалистый —  $F_1$  развалистое. Материал скрещиваний используется одновременно и для практических целей — выведения соответствующих „линий“ клевера.

A. LAPPO.

## BEITRÄGE ZUR ZUCHTWahl DES KLEES.

### Zusammenfassung.

Die vorliegende Arbeit ist das Ergebniss der Verarbeitung einer ganzen Reihe von Fragen über die Zuchtwahl des Rotklee auf der Gorkyschen Versuchs-Station. Die hauptsächlichsten derselben liefern uns folgende vorläufige Schlussfolgerungen:

1. Am besten bewährten sich in Bezug auf Ertragsfähigkeit und Winterfestigkeit im Lauf von 4 Jahren Kreuzungen von spätreifem Klee und einige Gruppen örtlicher frühere Kleearten. Frühreife, Kleesorten, stammend aus entfernt gelegenen südlicheren Standorten lieferten einen geringeren Ernteertrag und wiesen eine geringere Winterfestigkeit auf.

2. Eine eingehende Erforschung der Genossenschaftsgruppen von den Kleearten von Belorussj hatte nicht die Feststellung der Individualität derselben zur Folge, sondern gestattete blos eine Ausscheidung der Proben nach ihren charakteristischen Merkmalen in die hauptsächlichsten Grundtypen. Dieses Charakterisieren ähnelt dem in unseren früheren Arbeiten angeführten. Die Winterfestigkeit ist auch unter den belorussischen Genossenschaftsgruppen bei den späterreifenden Typen ein wenig grösser. Ein Ausfallen während der Sommerzeit wurde in stärkerem Masse bei den späterreifenden Sorten beobachtet. Im Sommer 1929 hatte dieses Ausfallen geradezu epidemischen Charakter. Das Eingehen der Pflanzen wurde nach dem ersten Schnitt beobachtet; der Grund desselben — Uebergang der Wurzeln in Fäubniss. Auf den kranken Gewächsen wurde der Pilz — Fusarium trifolii Jacz. und ein dem Gleosporium Kirch. nahestender Pilz gefunden.

3. Bei der Bearbeitung der Fragen über die Biologie des Blühens wurde die Möglichkeit einer Selbstbefruchtung des Rotklee unter den im Gebiet der Station herrschenden Verhältnissen festgestellt. Es wurden Rassen mit verschiedenen Graden von Selbstbefruchtungsfähigkeit gefunden.

4. Die genetischen Forschungen umfassten die Merkmale: Frühreife, Form des Busches, Charakter der Blätter, Färbung der Samen u. dgl. m. Wir verfügen nur über das Versuchs der Köpfchen, Versuchsmaterial von  $F_1$ , das folgende Ergebnisse liefert.

Die Kreuzungsform  $F_1$  zwischen dem frühreifenden und spätreifenden Typus steht dem frühreifenden etwas näher und zeichnet sich durch eine etwas erhöhte Kompliziertheit in der Architektur und durch ein etwas später einsetzendes Blühen der Pflanzen aus. Eine Kreuzung der Formen mit roten Köpfen auf weißkopfige Formen ergab rotköpfige Nachkömmlinge, jedoch mit einer gewissen Verdünnung der roten Färbung. Eine Kreuzung von Weiss mit Weiss ergab weißkopfige Nachkommen. Im Ganzen herrscht die rote Farbe vor.

Eine Kreuzung von Formen mit gefleckten Blättern auf solche mit ungefleckten Blättern ergab in  $F_1$ —gefleckte Formen, ungefleckte mit ungefleckten— $F_1$  ohne Flecken. Gefleckte Formen sind vorherrschend.

Eine Kreuzung von Formen mit dichtgeschlossenen Büschchen auf solche mit ausladenden, lockergestellten Büschchen ergaben in  $F_1$  im Allgemeinen Zwischenformen. Eine Kreuzung von ausladenden mit ausladenden in  $F_1$  ausladende Formen.

5. Gleichzeitig mit der genetischen Arbeit wird von der Station auch die praktische Arbeit in Bezug auf Ausscheidung der „Linien“ des Klee durchgeführt. Die Auswahl geschieht nach den Merkmalen: 1. der Ertragfähigkeit, 2. der Widerstandsfähigkeit 3.—des sich nicht Lagernd 4. der Beblattung u. s. f. Es werden desgleichen „Linien“ nach Merkmalen wie weiße Färbung der Köpfchen, Fehlen von Blattflecken, verlängerte Blattform u. dgl. durchgeführt.

НАУЧНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
БЕЛАРУСІ